

## Уладзімір Казарын



...паняцьце Радзімы не ўключае ў сябе  
магчымасці выбару, бо выбіраць можна  
толькі месца жыхарства, а не Радзіму...

## Глабалізацыя і проблема захаваньня моўнай шматстайнасці сучаснага съвету

*Ці зъяўляемся мы сапраўднымі спадчыннікамі Кірылы і Мяфодзія?*

**Уладзімір Паўлавіч Казарын...**

На жаль, сёньняшняму беларусу гэтае прозьеўішча пакуль што мала што гаворыць. Кажу «на жаль» і «пакуль што», бо, з аднаго боку, шкадую шчыра з такой прычыны, але, з другога боку, гэтак жа шчыра спадзяюся: неўзабаве пра яго – вучонага, арганізата-ра науکі, палымнянага публіцыста, грамадскага і дзяржавнага дзеяча – будуць ведаць ня толькі на Украіне, у Крыме, дзе ён жыве і працуе, але і ў нас на Беларусі. Хацелася б, каб таму паспрыяла і гэтая нататка.

Вось што, у прыватнасці, сказана пра У. Казарына ў біографічнай даведцы, зъмешчанай у ягонай апошняй па часе публікацыі — книзе «Вера, язык, слово» (Сімферопаль, 2002): «Доктар філалагічных науک, профессар, загадчык кафедры рускай і замежнай літаратурны Тай-рычаскага нацыянальнага універсітэту імя У.І.Вярнад-

скага. Аўтар звыш 450 публікацыяў, у тым ліку 30 кніг і вучэбных дапаможнікаў. Ініцыятар стварэння Чарнаморскага філіялу МДУ імя Міхаіла Ламаносава ў Севастопалі, арганізатор Крымскага таварыства рускай культуры (1991 г.), Крымскага цэнтра гуманітарных дасьледаваньняў (1994 г.), Дома-музею А.С.Пушкіна ў Гурзуфе (1989 г.). Аўтар многіх іншых культурных пачынаньняў. Дададзім ад сябе (самае апошнє і на менш важнае): дэпутат Вярхоўнай Рады, намеснік Старшыні Савету Міністраў Аўтаномнай Рэспублікі Крым...

Сярод усяго пералічанага, але яшчэ далёка няпоўнага, – доўгачасовае (пачынаючы з 1991 году) пастаяннае старшынства на штогоднім Міжнародным Пушкінскім съязце паэзіі ў Крыме (а гэта значыць – і шматлікія абавязкі па яго арганізацыі). Сёлета такое съязта праводзілася 6-8 чэрвеня 2003 г. у Гурзуфе пад патранатам Прэзідэнта Украіны Л.Д.Кучмы і Прэзідэнта Расіі У.У.Пуціна, пры садзеяньні Саюзаў пісьменнікаў Украіны, Расіі і Беларусі. Ад Беларусі на ім прысутнічалі старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч, яго першы намеснік Барыс Пятровіч і аўтар гэтых радкоў. Запомнілася многае з таго, што прапанавалі арганізаторы съязта: і вялікія літаратурныя вечары ў Гурзуфе і Ялце (на іх годнае слова пра Пушкіна і яго сувязь з Беларусью сказаў Алесь Пашкевіч), і «круглы стол» пушкіністаў Украіны, Расіі і Беларусі «Пушкіназнаўства на мяжы вякоў і тысячагоддзяў», на якім з дакладам пра дасягненыні беларускага пушкіназнаўства давялося выступіць мне, і наведаньне ў Ялце магілаў украінскага паэта Сыцяпана Руданскага і нашага Максіма Багдановіча (дзе прачулае слова пра аўтара «Вянка» мовілі Іван Драч, Дмытры Паўлычка, Барыс Пятровіч і інш.), і адкрыццё ў гонар Пушкіна мемарыяльных дошак і знакаў у Керчы, Алупцы, каля вёскі Перакоп, і шматлікія сустрэчы з чытачамі... І паміж усяго гэтага адно з самых яскравых і запамінальных крымскіх уражаньняў – знаёмства і размовы з самім Уладзімірам Паўлавічам Казарыным.

Уладзімір Казарын, як нам падалося, ідэал сапраўднага рускага інтэлігента: шчыры патрыёт Расіі, але без той шавіністичнай пыхі, што харектэрна для многіх сучасных т. зв. рускіх «патрыётаў», глыбокі знаўца ня толькі рускай гісторыі і культуры, але культуры і гісторыі славянскай і ўвогуле сусветнай, уважлівы суразмоваўца, што паважае думку субядніка, хоць, можа, і не заўсёды згаджаецца з ім... Нарадзіўшыся ў 1952 г. у Ашхабадзе, займаючыся ў сярэдняй школе ў Феадосіі, вучачыся на філфаку Далёкаўсходняга, у асьпірантуры Ленінградскага дзяржуніверсітэтаў, з 1981 году звязаўшы свой лёс з Таўрычскім нацыянальным універсітэтам, Уладзімір Паўлавіч, несумненна, увабраў у сваё сэрца веру, надзею і любоў, усе асноўныя радасці, клопаты і трывогі лепшых рускіх людзей нашага часу з усёй прасторы іхняга пражываньня – ад Ленінграду (цяпер – Санкт-Пецярбургу) на Поўначы да Уладзівастоку на Усходзе і Крыму – на Поўдні. Фізічна моцны, шыракаплечы, з праніклівымі вачыма і адкрытым тварам, надзвычай жававы, актыўны, ён стварае ўражаньне энергічнага чалавека справы. Што, зрэшты, і пачывае на рэчаіснасцю.

Гаворку з намі, беларусамі, у Гурзуфе ён распачаў радаснай навіной, што напярэдадні па тэлефоне паведаміла яму яго сакратарка з Сімферопалю: з Менску цягніком адправілі новы надмагільны помнік Максіма Багдановіча, выкананы беларускім скульптарам Сяргеем Гумілеўскім. (Дарэчы, гэты помнік ужо ўстаноўлены на магіле паэта). Ды Уладзімір Паўлавіч вёў рэй далей: «Чаму Міністэрства культуры і ўлады Беларусі не звязаўца ў Кіеве, «не націскаюць» на цэнтральныя ўкраінскія ўлады дзеля адкрыцця музея Багдановіча ў Ялце? З нашага ж боку ўсё робіцца, каб хутчэй адчыніць гэты музей»... На маю прапанову аб правядзеньні сумеснай беларуска-крымскай навуковай канферэнцыі адразу ж: «Мы праводзім серую канферэнцыя ў «Пушкін і славянскі съвет». Давайце разам падрыхтуем наступную і назавем:

**«Пушкін і славянскі съвет: Беларусь». Вядома, усе мы ў адзін голас выказалі сваё адабрэньне гэтай ідэі...**

Уладзімір Казарын падараў нам сваю кнігу «Вера, язык, слово». Кнігу склалі артыкулы, у аснове якіх ляглі выступленыні і даклады на розных навуковых канферэнцыях, сходах грамадскасці. Вось назвы некаторых з іх: «Крымская (Усходняя) вайна 1853-1856 гадоў і разьвіцьцё рускай нацыянальной самасъядомасці», «Супраць гістарычнага бяспамяцтва. Маналог рускага ў абарону Украіны», «Вера, мова, слова. Погляд з Крыму на лёс праваслаўнай культуры», «Проблемы нацыянальной ідэнтычнасці ў Крыме і фармаваньне рэгіянальной самасъядомасці», «Пушкін: увесы рускі съвет, яго пачатак і апраўданье», «Задачы русістаў Украіны на сучасным этапе» і інш. Ужо з саміх назваў артыкулаў відаць, пра што ў іх вядзеца гаворка, а часам – і ў якім рэчышчы. Магчыма, не з усім, што выказаў у кнізе У.Казарын, можна пагадзіца, тым больш, што гэтыя даклады і выступленыні пісаліся і прамаўляліся на працягу апошніх 10 гадоў, за якія і Усходняя Еўропа, і сам Казарын значна зъмяніліся. У той жа час большасць назіранняў і высноваў культуролага, палітолога, сацыёлага (а ў кнізе менавіта ў такіх інастасіях выступае яе аўтар) вытрымала праверку часам.

Што ж датычыць меркаваньняў, выказанных У.Казарыным у дакладзе «Глабалізацыя і проблема захаваньня моўнай шматстайнасці сучаснага съвету» на Трэцім Міжнародным форуме русістаў Украіны 31 студзеня 2003 г. (водцік дакладу таксама быў падараўнаны нам), то, бадай, пад кожным з іх можна ўласнаручна падпісацца. Учытайцеся, удумайцеся хача б у некаторыя з іх:

**«Дзіўная рэч: чалавецтва ўжо ў значнай ступені ўсьвядоміла неабходнасць абароны навакольнага асяроддзя... Аднак лёс моваў, іх сёньняшнє бытаваньне і іх будучыня, — так і ня сталі для чалавецтва задачай першачарговай важнасці».**

**«...Мова – гэта і ёсьць сам съвет. А таму гібель кожнай мовы – гібель ня слоўніка і граматыкі. Гэта гібель цэлага съвету — непаўторнага, арыгінальнага, непамерна глыбокага і непамерна важнага дзеля разумення як самога чалавека, так і съвету вакол яго».**

**«Няўко мы, носьбіты рускай мовы, парушаючы запавет нашых вялікіх продкаў Кірылы і Мяфодзія, не ўстурбуемся лёсамі ўкраінскай і чэшскай, беларускай і славацкай, сербскай і балгарскай, македонскай і славенскай і іншых і іншых усходнеславянскіх, заходнеславянскіх і зусім не славянскіх моваў? Мы ж усе ў глыбіні душы ўсьведамляем, што трывога носьбітаў гэтых моваў за іх лёс мае падставы! »**

**«Струменісты паток глыбокіх водаў чалавечай мудрасці, культуры, самога жыцця – залежыць самым непасрэдным чынам ад дабрабыту ўсіх і кожнай з зямных моваў».**

**«Мы павінны ўвесыці ў XXI стагоддзі парадак, пры якім усе мовы народаў съвету набудуць статус міжнародных... Дзеля гэтага мы перш за ўсё павінны зъмяніць съядомасць нашых сучаснікаў. Усе павінны зразумець, якой трагедыяй, якой незамененнай згубай для чалавецтва зъяўляеца страта любой з зямных моваў. Зъмяненьне съядомасці – неабходная і абвязковая ўмова посьпеху гэтай працы».**

**«Мы павінны выгадаваць новае пакаленіне людзей, якому будзе прывітая цяга да вывучэння моваў. Мы павінны стварыць своеасаблівую моду на мовы, на іх веданьне. Менавіта ў гэтых адносінах быў бы вельмі карысны міжнародны тэлеканал «Планета моваў».**

**Такі ён, Уладзімір Казарын. Так ён разважае, мяркуе, радзіць. А нам застаецца прыслухацца да думак сапраўднага рускага інтэлігента.**

**Вячаслаў РАГОЙША,  
доктар філалагічных навук, прафесар,  
акадэмік Міжнароднай Акадэміі навук Еўразіі.**

Съмерць і жыцьцё – ва ўладзе мовы,  
і той, хто любіць яе, спазнае смак пладоў яе.  
Прычты 18, 22.

Хто будзе веरыць і хрысьціца, выратаваны будзе;  
 а хто ня будзе веरыць, асуджаны будзе.  
 Вернікаў жа будуць суправаджаць гэтых знаменныі:  
 <...> будуць размаўляць новымі мовамі <...> .  
 Мк 16, 16-17.

На сёньняшні дзень на Зямлі існуе звыш дзявиох з паловай тысячай моваў. Гэтая колькасць камусьці можа падацца вельмі значнай. У сапраўднасці ж яна зьяўляецца, вобразна кажучы, даволі моцна пашкоджанай часам крапасной вежай. Яна адзінока стаіць у полі, з усіх бакоў акружаная шматлікімі руінамі іншых, ужо не існуючых вежаў і съценай некалі велічнай, а цяпер амаль цалкам разбуранай гісторыяй крэпасці чалавечых моваў.

Намаляваная карціна – не пераўлічэнне і не даніна палемічнаму запалу.

За мінулы гістарычны час мы страцілі, відаць, дзесяткі тысяч моваў, гаворак, дыялектаў. «Мёртвымі» ўжо пры нашым летазылчэнні сталі старагрэцкая, арамейская, стараперсідская, латынь, санскрыт, ведыйская мова, сірыйская, старажытнапаўднёвааравійская, старажытнарусская, старажытнацюркская мовы (мова рунічных надпісаў, старауйгурская мова, старабулгарская і інш.), старажытнапруская мова, корнская (карнуэльская), коптская, кетская і многія іншыя. Сымешна сказаць, але ж — без перабольшаньня — герайчным навуковым подзывігам стала расшыфроўка ў пачатку XIX стагоддзя французскім вучоным Ж.Ф.Шампальёнам старажытнаегіпецкага іерагліфічнага пісьма, а ў сярэдзіне 50-х гадоў XX стагоддзя — савецкім вучоным Ю.В.Кнаровым пісьма мая. Наколькі ўсё-такі кароткая гістарычная памяць у чалавецтва, як хутка яно забывае самое сябе! У выніку подзывігам становіцца пасъпаховая спроба ўспомніць сваё ўласнае, паразаўнальна нядайняе мінулае.

Пра многія зыніклія мовы ў лепшым выпадку засталіся толькі мімалётныя згадкі ў гістарычных крыніцах. Такія, напрыклад, як съведчаныне «Жыція Канстанціна» пра загадкавыя «руськія пісьмёны», з якімі пазнаёміўся ў 861 годзе ў Крыме, у Херсанесе, Канстанцін (Кірыла) Філосаф, што ўваходзіў у склад афіцыйнай візантыйскай дыпламатычнай місіі ў Хазарью. Адносна таго, што ж гэта за «руськія пісьмёны», зафіксаваныя да афіцыйнага стварэння славянскага пісьменства, адных толькі навуковых пунктаў погляду і гіпотэзаў існуе на сёньняшні дзень ня менш за дзесятак.

«Рускім пісьмёнаам» з Херсанеса пашанцевала: іх хаця б згадала гістарычная крыніца. Большая частка моваў зынікла зусім бясьціледна.

Зынікненне моваў не зьяўляецца фактам толькі гістарычнага мінулага. Цяпер усе мы сучаснікі і съведкі згасаныя моваў класічных малых народоў Крыма і свету – караімаў і крымчакоў. Гэтыя мовы знікаюць разам са сваімі народамі. Па дадзеных мінулагодняга ўкраінскага перапісу караімаў у Крыме засталося 671 чалавек, крымчакоў – усяго 204. У шэрагу моваў, што зынікаюць на нашых вачах, – румейская і ўрумская (мовы пантыйскіх і прыазоўскіх грэкаў), мова закарпацкіх русінай, мова гагаузай і інш. Па некаторых падліках да сярэдзіны XXI стагоддзя на Зямлі можа застацца усяго 500 моваў.

Дзіўная рэч: чалавецтва ўжо ў значнай ступені ўсьвядоміла неабходнасць абароны навакольнага асяроддзя. Мы абараняем атмасферу і водныя рэсурсы, глебу і народныя рамёствы. Мы абараняем кітоў і рэдкія віды малпаў, мы выратавалі ад зынікнення усурыйскіх тыграў і культивуем пашырэнне нацыянальнай кухні. Аднак лёс моваў, іх сёньняшніе бытаваныне і іх буду-

чыня, — так і ня сталі для чалавецтва задачай першачарговай важнасьці. Мала таго, праблемы гэтыя знаходзяцца на перыферыі грамадскай съядомасьці.

Грамадская думка ўспрымае моўную праблему выключна праз прызму “шкалярскага” знёсця з ёй у гады вучобы. У выніку для большасыці “мова” — гэта нешта абавязковае, але нуднае і сумнае, звязанае з памылкамі пры пісьме і малазразумелымі і цяжкозапаміナルнымі правіламі. Дарэчы, класікі сусьветнай літаратуры, як паказвае іх вывучэнне ў той жа школе, усе гэтыя арфаграфічныя і іншыя правілы заўсёды першымі ж і ігнаравалі. Гэта яшчэ больш умацоўвала ўсіх нас у гады вучобы ў праваце свайго лінгвістычнага ніглізму.

Кожны па-сапраўднаму адукаваны і ўдумны чалавек разумее, што гэтае ўяўленыне, якое засела ў съядомасьці многіх людзей, — грубая падродыя на рэчаіснасць. Мова — гэта ня проста сродак зносінаў, які мае свой інструментарый і заснаваны на вялікай колькасці складаных і заблытаных правілаў. Мова — гэта філасофія съвету, гэта сінтэтычнае ўяўленыне пра гэты съвет. Кожная мова — гэта ўвасобленая ў яе лінгвістычнай структуры, у яе правілах сістэма ведаў пра съвет, бачаныне гэтага съвету, яго разуменіне. Напрыклад, менавіта таму, што ў абарыгенных народаў рускай поўначы ўвесь лад жыцьця звязаны з суроўмі кліматам, у іх мове існуе больш 40 найменніяў розных відаў сънегу, але няма алагульненага слова «сънег», як у рускай мове.

У гэтым сэнсе мова — гэта і ёсьць сам съвет. А таму гібель кожнай мовы — гібель ня слоўніка і граматыкі. Гэта гібель цэлага съвету — непаўторнага, арыгінальнага, непамерна глубокага і непамерна важнага для разуменія як самога чалавека, так і съвету вакол яго. Можна сказаць, што мова — гэта ДНК створанай ягонымі носібітамі культуры. На падставе мовы, як на падставе генаў ДНК, можна (хоць мы гэтага пакуль што ня ўмееем) узнавіць культуру народаў як цэлае. Адным з першых прыкладаў такога характару спробаў «узнаўлення культуры» на падставе мовы зъяўляеца вядомы «Слоўнік індаеўрапейскіх сацыяльных тэрмінаў» Эміля Бенвеніста.

Як здорава, што мы абараняем атмасферу Зямлі і ратуем кітоў! Але чаму мы з такой самай непрыміримасцю і жарсцю, з якой ратуем съвет, што нас акаляе, не ратуем съвет, што нас напаўняе, — съветы сучасных моваў, якія апускаюцца ў глыбіні небыцьця?

Маленкі, але надзвычай выразны прыклад: у зямлян ёсьць міжнародны тэлеканал «Планета жывёлаў», але няма міжнароднага тэлеканалу «Планета моваў».

Сітуацыя ў гэтым пытаныні ня толькі не паляпшаецца, але мае выразную тэндэнцыю да пагаршэння. Пры ўсім множстве законаў, прынятых сусьветнай супольнасцю ў абарону моваў тых жа нацыянальных меншасцяў, сусьветная практыка дэмантструе ўстойліве прэваліраваныне невялікай групы моваў над усімі астатнімі. Тая ж еўрапейская «Хартыя рэгіянальных моваў і моваў нацыянальных меншасцяў», па вялікім рахунку, дэкларуе стварэныне моваўных рэзервацыяў, ня больш. Падставы прэваліраваньня адных моваў над іншымі самыя добрапрыстойныя: «гэтыя мовы самыя раззвітыя» ці «гэтыя мовы самыя распаўсюджаныя» і г.д. За дужкамі моўчкі маячыць навыказанае: гэтыя мовы самыя зручныя ў палітычных і эканамічных адносінах дзеля вырашэння прагматычных задачаў сусьветнага супольніцтва. Усё астатніе — сэнтыменты.

На самой справе, нельга ж аднолькава клапатліва песьціць усе мовы съвету. Гэта немагчыма практычна. Таму дзеля ўтылітарных мэтаў эфек-

тыўнай працы той жа Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў абярэм шэсьць самых прадстаўнічых моваў: англійскую, рускую, французскую, іспанскую, кітайскую і арабскую. З чым тут паспрачаешся? Спрачацца няма з чым. Аднак у выніку такога падыходу ў школах былога СССР спачатку амаль перасталі вучыць нямецкую мову, а цяпер класаў з французскай мовай (прынамсі, у Крыме) – на пальцах палічыш. Пра астатнія мовы проста змоўчым з-за далікатнасці.

Давайце ў парадку эксыперыменту распайсодзім гэтую міжнародную практику ў галіне мовы на іншыя сфери жыцця. Напрыклад, пакінем дзесятак узорных відаў птушак, забыўшыся пра іншыя, вызначым перспектывы, што маюць права на першачарговае існаванье, пароды рыб, віды мядзьведзяў, расьлінаў, нарэшце, пейзажаў ці ландшафтаў... Усім зразумела, наколькі абсурдная гэтая прапанова і якім жудасным быў бы створаны на яе аснове съвет. Дык чаму ж дзейнасць па абароне моваў не падтрымліваецца гэтак жа рашуча і цвёрда ўсімі? Чаму цяперашняя практика не асуджаецца гэтак жа адзінадушна?

У адной з замежных краінаў зусім нядаўна я наведаў новаадкрыты факультэт замежных моваў пры мясцовым універсітэце. Там вывучаюць усяго чатыры мовы: англійскую, рускую, іспанскую і кітайскую. Дэкан сказаў, што гэтага дастаткова, каб яго краіна магла з дапамогай сваіх перакладчыкаў мець зносіны ў інтересах справы з любым рэгіёнам съвету.

Калі справа так пойдзе і далей, і гэтай колькасці моваў будзе зашмат. Хопіць трох моваў, потым двух, а там і адной...

Магутную падмогу працэсы глабалізацыі ў сферы мовы атрымалі ў эпоху Інтэрнэту. Гэтая сусветная інфармацыйная сетка сваіх уніфікацыйных імкненняў нават і не вуалюе. Дакладней, яна нічога іншага проста не пропануе. Ёсьць нешта злавеснае ў тым, што гэтая сістэма называецца «сусветная павуціна». Міжволі прыгадваеш выслоўе, што нарадзілася з мультфільмаўскай песенькі: «Як вы яхту назавеце, так яна і паплыве».

Глабалізацыйная намеры ўніфікаваць моўны воблік съвету ўжо сустракаліся ў гісторыі. У Візантыі, напрыклад, пануючыя колы ў той ці іншай ступені падтрымлівалі так званую «трохмоўную дакtryну», згодна якой хрысьціянства магло прапаведваць Боскае слова толькі на трох съвязчэнных мовах – старожытная ўрэйская, старожытнагрэцкая і латыні. Менавіта супраць гэтай афіцыйнай ідэалогіі сярэднявечча і выступілі 1100 гадоў назад самым рашучым чынам у сваёй практичнай дзейнасці вялікія асьветнікі славянаў Кірыла і Мяфодзій. Калі б не яны і іх утрапёная адвага (я нагадаю, што вучні Кірылы і Мяфодзія паслья съмерці настаўнікаў былі прададзеныя ў рабства), — мовы славянаў чакаў бы зусім іншы гістарычны лёс.

Я хачу звярнуць увагу, што дзейнасць Кірылы і Мяфодзія па стварэнні славянскага пісьменства была зусім пазбаўленая ўсялякага нацыянальнага эгаізму. Як вядома, браты былі родам з гораду Солунь (у сучаснай Грэцыі горад Салонікі). Iх роднай грэцкай мове дакtryна «трохмоўнасці» нічым не пагражала. Ды тым больш велічны зьдзейсьнены імі подзвіг – подзвіг бескарыслівага служэнья, подзвіг братнай любові да бліжняга, подзвіг дзейснай абароны съвету мнагалікага, а не паныла-аднастайнага.

Калі славянскія асьветнікі Кірыла і Мяфодзій лічылі, што ўсе народы маюць права засвойваць ісціны хрысьціянскага вучэння на сваіх мовах і таму заслугоўваюць стварэння для іх самастойнага пісьменства, няўжо мы, іх спадчыннікі, праз 1100 гадоў пакладзем пачатак адваротнай практицы і згодзімся з перспектывай зынкнення ня проста пісьменства, а і саміх моваў?

Рэальная пагроза навісла ня толькі над мовамі «малых» народаў. Так, рускай мове ў сучасным глабалізаваным сьвеце толькі на першы погляд нішто не пагражае. Аптымісты зыходзяць з таго, што ў лік шасьці «абранных» моваў яна трапіла. Але нават калі з гэтым съцвярджэннем згадзіцца, то няўжо мы, носьбіты рускай мовы, парушаючы запавет нашых вялікіх продкаў Кірылы і Мяфодзія, не ўстурбуемся лёсамі ўкраінскай і чэшскай, беларускай і славацкай, сербскай і балгарскай, македонскай і славенскай і іншых і іншых усходнеславянскіх, заходнеславянскіх і зусім не славянскіх моваў? Мы ж усе ў глыбіні души ўсьведамляем, што трывога носьбітаў гэтых моваў за іх лёс мае падставы!

З другога боку, съпецялясты-філолагі, як ніхто іншы, ведаюць, што любая мова жыве да таго часу, пакуль яна знаходзіцца ў жывым дыялогу з іншымі, ня толькі блізкароднаснымі, мовамі, пакуль яна насычаецца крыніцамі сваіх дыялектаў і гаворак. Мне здаецца, напрыклад, што мы перагнулі палку, абараняючы нарматыўную літаратурную мову ад уплываў глебы. Расія няўдзячна раўнадушная да сваіх дыялектаў і гаворак. У гэтым сэнсе нам ёсьць чаму вучыцца, напрыклад, у італьянцаў ці армянай, якія ўсе ў межах сваёй мовы па сутнасці двухмоўныя. Гэтак жа мы, думаецица, дарэмна трэціруем моўную звязу, што ўтвараецца на мяжы Расіі і Украіны, — у зоне інтэнсіўнага ўзаемадзеяння моваў, харектарызууючы яе выключна як «суржык». Не гавораць жа англічане, што на шатландскім суржыку пісаў Роберт Бёрнс. З другога боку, пазбаўце так званага ўкраінскага-рускага суржыка паэзію Эдуарда Багрыцкага — і яна страціць значную долю свайго каларыту. Зрэшты, гэта тэма асобнай гаворкі.

Сусьветны статус мовы робіць яе сродкам зносінаў мільёнаў разнамоўных людзей, што непазыбежна нівелюе мову, абязылічвае яе, пазбаўляе глебы. Згадаем пра ту ю эвалюцыю, якую прарабіла англійская мова, стаўшы амерыканскай. Згадаем і аб tym, што ў рускай мове, калі зъвярнуцца да слоўніка У.І.Даля, калісьці таксама было намнога больш найменьняў сънегу, але, стаўшы прадметам калектыўнага выкарыстання сотняў мільёнаў, мова іх проста страціла: рянда, лепень, дряба, ляпа, чичер, чидега, заметь, волокуша, сипуха, чир, кидь, падь і шмат інш.

На самой справе руская мова ў сувязі са сваім сусьветным статусам знаходзіцца ў вялікай небясьпецы. З аднаго боку, яна адчувае ўсе перарузкі, якія кладуцца на плечы кожнай сусьветнай мовы. З другога, я баюся, што статус рускай мовы як міжнароднай — у многім заспакаяльная і ўсыпляльная ілюзія, толькі часовая, тактычная ўступка з боку так званай сусьветнай супольнасці. Няўжо мы ўсе ня ведаем, што ва ўніверсітэтах съвету імкліва скарачаюцца кафедры русістыкі, закрываюцца рускакультурныя часопісы і выдавецтвы, згортваюцца цэлья школы перакладаўства? У лепшым выпадку ў краіны Усходняй Еўропы руская мова вяртаеца як мова бізнесу. Але кожны з нас разумее, што гэта таксама толькі часовая стадыя барацьбы за працоўныя рэсурсы і рынкі збыту краіны, за якой, як правіла, наступае страта эканамічнай самастойнасці. А пасля і самастойнасці культуралагічнай. Дарэчы, падлічаная ўжо працягласьць рэалізацыі так званага «закону тыгля», пераварваючыся ў якім чалавек губляе старую і набывае новую нацыянальную ідэнтычнасць. Гэты працэс займае ўсяго чатыры пакаленіні. Я баюся, што многія рускія сёньня (асабліва з маладога пакаленія) ужо знаходзяцца на другой стадыі.

Зададзім пытаньне, чаму Кірыла і Мяфодзій змаглі выканаць сваё прызначэнье? Iх не падтрымлівалі ніякія міжнародныя фонды, у іх не было ўласнай эканамічнай базы, на іх не працавалі СМІ, ім не дапамагала ўсёй сваёй магутнасцю дзяржава, за імі не стаялі армія і флот. Але пра тое,

што яны зьдзейсьнілі, да гэтага часу ведаюць жыхары съвету, а імёны імператараў ці прэм'ер-міністраў той пары большасці з нас патрэбна ўдакладняць па даведніках.

Кірыла і Мяфодзій валодалі якасцю, якую імкліва страчваем мы. Для іх справа, якой яны служылі, была не працай і нават не грамадскім абавязкам, а місіяй. Яны верылі, што мовамі з чалавекам гаворыць Гасподзь, бо сказана: «На пачатку было Слова, і Слова было ў Бога, і Слова было Бог» (Ін. 1, 1). А таму мовы – гэта стварэнне Бога, і таму яны абаранялі не славянскую мову як такую, а адну з моваў Бога, Боскую волю, якую яны, перакладаючы з боскай на чалавечую, увасаблялі ў зразумелыя для чалавека формы зно-сінай.

Місія – даецца зьверху. Гэта прызванье, якое не дапускае магчымасці выбару, яно сакральнае. Дакладна гэта жа місія зъяўляеца Радзіма. Паняцце Радзімы не ўключае ў сябе магчымасці выбару, таму што выбіраць можна толькі месца жыхарства, а не Радзіму.

Аднак пры такім разуменіі ўсё астатніе: голад і холад, ганенін і зынявага, катаўанын і арышты, — становіцца чымсьці далёка другасным. І ў выніку два асобныя чалавекі перамагаюць эпоху.

Антычныя грэкі былі прасякнутыя адчувањнем сваёй місіі і таму былі непераможныя. Іх зынішчыла фізічная моц Рымскай імперыі, але яны перамаглі яе сілай свайго духу, пабудаваўшы на яе падмурку грэцкую Візантыву. Ірландцы і шатландцы стагоддзямі застаюцца самімі сабой усюды, таму што адчуваюць сваё паходжанье як місію. Стваральнікі дзяржавы Ізраіль дабіліся свайго, таму што імі кіравала ўсьведамленье місіі. Нашы рознанациональныя продкі стварылі вялікую Расійскую дзяржаву, таму што гэта было для іх выкананнем місіі. Пры такім падыходзе самая цяжкая, самая няўдзячная праца – служэнне. Пры іншым – самая лепшая і самая прэстыжная дзеянасць толькі баўленьне часу.

Мы аслабілі «съмертную сувязь» (кажучы словамі Мікалая Рубцова) з Радзімай і яе мовай, а таму нас можна аспрэчыць, пераканаць, перайнаныць, перарабіць, пераламаць. Мовы *ня могуць* сябе абараніць толькі тады, калі іх носьбіты *ня* хочуць абараніць сябе і свае мовы. Мала хто з нас, сёньняшніх, падпішацца пад радкамі «Малітвы» Ганны Ахматавай з далёлага 1915 году, у якіх усё асабістae, усё, што па-за Радзімай і місіяй, — аддаецца забыцьцю:

Дай мне горькие годы недуга,  
Задыханья, бессонницу, жар,  
Отыми и ребенка, и друга,  
И таинственный песенный дар –

Так молюсь за твоей литургией  
После стольких томительных дней,

Чтобы туча над темной Россией  
Стала облаком в славе лучей.

Калі руская мова для нас, яе носьбітаў, не місія, тады яна ўсяго толькі прадмет выкладання ў школе, а прадмет можна і замяніць. Аднак у гэтым выпадку народ становіцца этнографічнай групай, а сусветная супольнасць моваў ператвараецца ў моўны канцлагер, у якім кожны асуджана чакае

хвіліны сваёй съмерці і дзякуе ахойніку, што той не паслаў яго на скон сёньня, адтэрмінаваў кару на заўтра.

«Трохмоўныя» ці «шасьцімоўныя» дактрыны – праява гардыні, уласцівай будаўнікам Вавілонскай вежы. Гэта спрошчаны і таму небясьпечны погляд на съвет, гэта нежаданьне лічыцца з тым, хто знаходзіцца з табой побач, гэта перакананьне, што ісьцінай валодаеш толькі ты, гэта чарговая спроба разьдзяліць съвет на галоўных і негалоўных.

Самае сумнае заключаецца ў тым, што праблемы чужых моваў людзі ўспрымаюць як нешта іх асабіста і непасрэдна не датычнае. Гэта найбольшая памылка, якая будзе мець для ўсіх і для кожнага самыя негатыўныя вынікі. Даўно і не намі сказана: «Словы вуснаў чалавечых – глыбокія воды; крыніца мудрасыці – струменісты паток» (Прытч. 18, 4). Бяднее паток – бяднее мудрасыць чалавечая, зынікаюць слова – мялеюць воды. Яны мялеюць ад зынікнення любога слова, любой мовы! Ніякая (самая міжнародная і самая прэстыжная!) мова не заменіць сабой суродзічку – няхай нават самую малавядомую, з самай малой колькасцю карыстальнікаў. Шэсьць рабочых моваў ААН не замяніяюць сваім адносна паспяховым існаваньнем шэсьць зынікаючых на Зямлі моваў (тую ж крымчакскую, караімскую, румейскую, урумскую, русінскую, гагаузскую). А ў выніку – бяднее і бяднее плынъ мудрасыці чалавечай. Зынешне – непрыкметна, унутрана, для пранікнёнага назіральnika, – усё больш і больш відавочна. Ня буду цяпер і тут пачынаць даўно насыпелую гаворку пра тое, на якім жудасным валупяку ўсе мы ўсё больш яўна гаворым, думаючи, што гэта вышэйшы тып мовы міжнародных зносінаў. Які тут ужо «струменісты паток»! Гэта не паток, а забітая съмецьцем і пластыкавай тарай смуродная сажалка. Адно толькі папулярнае ў апошні час слова «канализировать» у значэнні «передаваць, паведамляць, даводзіць да ведама» выклікае шокавы стан. Гэта ўжо нават не праява прынцыпу мэтазгоднасці, а сімптом распаду культурнай і паняційнай іерархii съвядомасці.

Кожную мову паасобку можна прыпадобніць да ручая ці крыніцы. Здавалася б, ні ў якое парыўнаньне не ідзе ручай ці крыніца з ракой ці вадасховішчам. Але ўсе мы ведаем: калі ў гарах перасыхаюць крыніцы – мялеюць раунінныя рэкі і пусыцеюць вадасховішчы. Струменісты паток глыбокіх вод чалавечай мудрасыці, культуры, самога жыцьця – залежыць самым непасрэдным чынам ад дабрабыту ўсіх і кожнай з зямных моваў.

Мы павінны ўвесыці ў ХХІ стагоддзі парадак, пры якім усе мовы народаў съвету набудуць статус міжнародных. Я рэаліст і разумею, што немагчыма (дый не патрэбна) 2500 моваў зрабіць рабочымі мовамі ААН. Але, дарэчы, у гэтым прыватным пытаньні варта было б, відаць, прадугледзець ратацыю часткі рабочых моваў (напрыклад, двух з шасьці): чаму б ня ўвесыці аднойчы на нейкі час у якасці рабочай нямецкую мову, потым італьянскую, японскую, украінскую, калі-небудзь партугальскую, шведскую, затым іншыя мовы? Дыскусія па гэтых пытаньнях пачалася ўжо ў Еўропе. Няцяжка здагадацца, што ў авангардзе ідуць немцы, якіх зусім не задавальняе цяперашняя ситуацыя.

Але галоўнае заключаецца ў тым, што мы павінны заявіць аб міжнароднай падтрымцы існаваньня і разывіцьця кожнай з моваў народаў съвету, аб праве мовы разылічваць на атрыманьне дзейснай дапамогі ад міжнароднай супольнасці ў барацьбе за сваё захаваньне, аб магчымасці ўвядзенняня сістэмы мераў, што выключае яе «паміранье» і тым больш зынікненне.

Станоўчыя прыклады такога роду дзеянасьці ёсьць. У іх ліку – меры, накіраваныя ў апошнія гады ў Англіі на захаванне двух старажытных моваў кельцкай групы: валійскай (мовы жыхароў паяўострава Уэльс) і гэльскай (мовы гэлаў Шатландыі).

Для гэтага мы перш за ўсё павінны зъмяніць съядомасць нашых сучаснікаў. Усе павінны зразумець, якой трагедыяй, якой незаменай згубай для чалавечства зъяўляеца страта любой з зямных моваў. Зъмяненне съядомасці – неабходная і абавязковая ўмова посьпеху гэтай працы.

Мы павінны аб'яўвіць ХХІ стагоддзе – *Стагоддзем моваў народаў съвету*. Першае, што мы павінны зрабіць, — стварыць «Чырвоную кнігу» моваў, задача якой – правесці інвентарызацыю таго, што яшчэ існуе. Па выніках гэтай працы павінен зъявіцца Міжнародны банк дадзеных пра мовы.

З дапамогай сусьветнай супольнасьці можна і патрэбна стварыць міжнародныя фонды, якія будуць фінансаваць працу цэлай сеткі съпеціяльных арганізацый. У іх шэрагу бачыцца Сусьветны інстытут моваў, што будзе мець свае філіі на ўсіх кантынентах, міжнародныя Цэнтры па распрацоўцы новых методык вывучэння і выкладання моваў, міжнародныя Цэнтры па праблемах перакладаўства, стварэння новых кампьютарных тэхналогіяў вывучэння, апісання і выкарыстання моваў. Ці ж гэта нармальна, што ўкраінская мова, якой карыстаюцца ў съвеце больш за 60 мільёнаў чалавек, толькі ў канцы 2002 году атрымала ліцэнзійную кампьютарную моўную праграму? Колькі ж тады чакаць астатнім мовам, за съпіной якіх нашмат менш носьбітаў?

Мы павінны выгадаваць новае пакаленіне людзей, якому будзе прывітая цяга да вывучэння моваў. Мы павінны стварыць своеасаблівую моду на мовы, на іх веданьне. Менавіта ў гэтых адносінах быў бы вельмі карысны міжнародны тэлеканал «Планета моваў». Несумненна, могуць быць распрацаваныя навучальныя методыкі, якія шматкроць аблегчаць вывучэнне моваў, а ў выніку колькасць людзей, што ведаюць 2, 5, 10, 30, 80, 100 (ёсьць і такія!) моваў, будзе няўхільна расыці. Што ж датычыцца «німых» (у старажытнарускім значэнні гэтага слова – тыя, што ня ведаюць тваёй мовы, ня ўмеюць з табой згаварыцца, накшталт німых), то іх будзе ўсё менш і менш.

У нас ёсьць бадай ці не адзіны прыклад ня страты, а адраджэння ледзь не страчанай мовы – лёс старжытнаўрэйскай, якая знайшла новае жыццё ў выглядзе юрыту. Гэты прыклад съведчыць: калі грамадскасць разам з уладай пры падтрымцы міжнароднай супольнасьці паставіць перад сабой самую цяжкую задачу і настойліва возьмечца за яе вырашэнне, задача будзе вырашаная.

Няхай натхніе нас у гэтым нашым пачынанні съветлы прыклад падзвіжнікаў духу, вялікіх славянскіх асьветнікаў Кірылы і Мяфодзія!

Афіны – Ялта  
Сінежань 2002 – студзень 2003

Пераклад з рускай  
Вячаслава РАГОЙШЫ.